

**РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ**  
**ВІЗАВАЯ АНКЕТА**
**REPUBLIKA BĚLORUSKO**  
**ŽÁDOST O VYSTAVENÍ VÍZA**

1. Прозвішча/Příjmení		4. Пол/Pohlaví		Фотаздымак/Foto							
2. Імя/Jméno		<input type="checkbox"/> мужчынскі/muž									
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Jiná příjmení, jména, včetně jména za svobodna		<input type="checkbox"/> жаночы/žena									
5. Дата нараджэння/Datum narození		6. Месца нараджэння/Místo narození									
<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		den	měsíc	rok	краіна/země ..... горад/město ..... вобласць (раён)/okres .....						
den	měsíc	rok									
7. Цяперашняя(я) грамадзянства(ы)/Státní příslušnost											
Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(я) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/V případě změny občanství uveďte dřívější občanství a datum změny občanství											
8. Тып пашпарта/Druh pasu		9. Нумар пашпарта/Číslo pasu		12. Дата выдачы/Datum vydání							
<input type="checkbox"/> звычайны/cestovní <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatický <input type="checkbox"/> службовы/služební <input type="checkbox"/> іншы дакумент/jiný doklad:		10. Кім выдадзены/Vydán kým		<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>	den	měsíc	rok				
den	měsíc	rok									
		11. Дзе выдадзены/Místo vydání		13. Тэрмін дзеяння/Platnost do							
				<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>	den	měsíc	rok				
den	měsíc	rok									
14. Адрас сталага месца жыхарства/Adresa trvalého pobytu											
краіна/země ..... вобласць(раён)/okres ..... горад/město (obec) ..... вуліца/ulice ..... нумар дома/číslo domu ..... нумар кватэры/číslo bytu ..... нумар тэлефона/telefonní číslo ..... e-mail .....											
15. Месца працы і службовы адрас/Místo a adresa zaměstnání											
прадпрыемства/podnik ..... пасада/vykonávaná funkce ..... краіна/země ..... вобласць (раён)/okres ..... горад/město (obec) ..... вуліца/ulice ..... нумар дома/číslo domu ..... нумар тэлефона/telefonní číslo .....											
16. Катэгорыя візы/Kategorie víza		17. Тып візы/Druh víza		18. Колькасць уездаў/Počet vstupů							
<input type="checkbox"/> індывідуальная/individuální <input type="checkbox"/> групавая/skupinové		<input type="checkbox"/> транзітная/transitní <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/krátkodobé <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/dlouhodobé		<input type="checkbox"/> аднаразовая/jeden vstup <input type="checkbox"/> двухразовая/dva vstupy <input type="checkbox"/> шматразовая/multivstupní							
19. Тэрмін дзеяння візы/Doba platnosti víza											
з/od		па/do		на тэрмін знаходжання/ na dobu							
<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		den	měsíc	rok	<table border="1"> <tr> <td>den</td> <td>měsíc</td> <td>rok</td> </tr> </table>		den	měsíc	rok	<table border="1"> <tr> <td>dnů</td> </tr> </table>	dnů
den	měsíc	rok									
den	měsíc	rok									
dnů											
20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Název zvací organizace, jméno osoby, na jejíž pozvání se cesta koná											
21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adresa zvací organizace nebo osoby											
вобласць(раён)/okres ..... горад/město ..... вуліца/ulice ..... нумар дома/číslo domu ..... нумар кватэры/číslo bytu ..... нумар тэлефона/telefonní číslo ..... нумар факса/faxové číslo ..... e-mail .....											
22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Předpokládaná adresa pobytu v Bělorusku											
вобласць(раён)/okres ..... горад/město ..... вуліца/ulice ..... нумар дома/číslo domu ..... нумар кватэры/číslo bytu ..... гасцініца/hotel .....											
23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Účel návštěvy (podrobně)											

**Службовыя адзнакі/  
Služební záznamy**

Дата звароту:

**Падставы:**

- 
- сапраўдны пашпарт
- 
- 
- візавая падтрымка
- 
- 
- фінансавыя сродкі
- 
- 
- страхоўка
- 
- 
- інтэрв'ю

**Рашэнне по звароту:**

- ад .....
- 
- 
- станоўчае
- 
- 
- адмоўнае

**Тып візы:**

- 
- В
- 
- 
- С
- 
- 
- D

**Кратнасць візы:**

- 
- 1
- 
- 
- 2
- 
- 
- шм

**Мэта візіту:**

- 
- транзіт
- 
- 
- дзелавыя стасункі
- 
- 
- удзел у спартыўных/
- 
- культурных мерапрыемствах
- 
- 
- прэса
- 
- 
- гуманітарная
- 
- 
- рэлігійныя стасункі
- 
- 
- з правам працы па найму
- 
- 
- турызм
- 
- 
- на вучобу
- 
- 
- прыватная
- 
- 
- наведванне месцаў
- 
- пахавання
- 
- 
- на сталае жыхарства
- 
- 
- службовая
- 
- 
- дыпламатычная

**Віза:**

№ .....

**Сапраўдная:**

з .....

па .....

тэрмін знаходжання .....

**Спагнаны сбор:**

.....

<b>24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Zda jste byl(a) někdy dříve v Bělorusku</b> <input type="checkbox"/> так/ano <input type="checkbox"/> не/не калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/pokud ano, uveďte dobu, místo a účel předchozí návštěvy з/od ..... па/do ..... дзе/kde ..... мэта візіту/ціль cesty .....														
<b>25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Předchozí návštěvy Běloruské republiky během tohoto roku</b> 1) з/od ..... па/do .....    4) з/od ..... па/do .....    агульны тэрмін часовага знаходжання/ 2) з/od ..... па/do .....    5) з/od ..... па/do .....    celková doba přechodného pobytu 3) з/od ..... па/do .....    6) з/od ..... па/do ..... <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">dnů</td></tr> </table>			dnů											
dnů														
<b>26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Zda Vám bylo někdy zrušeno vízum do Běloruska</b> <input type="checkbox"/> так/ano <input type="checkbox"/> не/не калі так, вызначце дату/pokud ano, uveďte datum .....														
<b>27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ Zda bylo proti Vám někdy vedeno trestní stíhání za porušení běloruských zákonů</b> <input type="checkbox"/> так/ano <input type="checkbox"/> не/не калі так, вызначце калі/pokud ano, uveďte kdy ..... і дзе/а kde ..... Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/Pozitivní odpověď na otázku neznamená automatické zamítnutí víza, ale v tomto případě je nutná vaše osobní přítomnost pro konzultace s konzulárním úředníkem														
<b>28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Zda jste byl(a) někdy vyhoštěn(a) z nějaké země</b> <input type="checkbox"/> так/ano <input type="checkbox"/> не/не калі так, вызначце калі/pokud ano, uveďte kdy ..... і з якой краіны/а з jaké země .....														
<b>29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Dopravní prostředek pro vstup do Běloruska</b>	<b>30. Маршрут руху/Trasa cesty</b>													
<b>31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Prostředky zajišťující pobyt v Bělorusku</b> <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/hotovost <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bankovní šeky <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/kreditní karty <input type="checkbox"/> зваротны білет/зпáтеční jízdenka <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/cestovní šeky <input type="checkbox"/> пражыванне/ubytování	<b>32. Звесткі аб медыцынскай страхоўцы/Udaje o zdravotním pojištění</b> страхавая арганізацыя/поjišťовна ..... страхавы поліс/поjištění: нумар/číslo ..... сапраўдны з/platné od ..... па/do .....													
<b>33. Сямейнае становішча/Rodinný stav</b> <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ženatý (vdaná) <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/svobodný(á) <input type="checkbox"/> разведзены(а)/rozvedený(á) <input type="checkbox"/> удавец (удава)/vdovec (vdova)														
<b>34. Прозвішча мужа (жонкі)/Příjmení manžela(ky)</b>	<b>35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Příjmení manžela(ky) za svobodna</b>													
<b>36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Křestní jméno, případně jiná jména manžela(ky)</b>	<b>37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Státní příslušnost manžela(ky)</b>													
<b>38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Datum narození manžela(ky)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">den</td> <td style="text-align: center;">měsíc</td> <td style="text-align: center;">rok</td> </tr> </table>				den	měsíc	rok	<b>39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Místo narození manžela(ky)</b> краіна/země ..... горад/město ..... вобласць (раён)/okres .....							
den	měsíc	rok												
<b>40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/Udaje o dětech cestujících společně a zapsaných v pasu</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Прозвішча/Příjmení</th> <th style="width: 33%;">Імя/Křestní jméno</th> <th style="width: 33%;">Дата і месца нараджэння/Datum a místo narození</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Прозвішча/Příjmení	Імя/Křestní jméno	Дата і месца нараджэння/Datum a místo narození									
Прозвішча/Příjmení	Імя/Křestní jméno	Дата і месца нараджэння/Datum a místo narození												
<b>41. Дэкларацыя/Prohlášení</b> Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./ Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku jsou úplné a správné. Jsem si vědom(a) toho že uvedení chybných údajů nebo nepředložení nezbytných dokumentů může vést k zamítnutí žádosti o vstupní vízum do Běloruska. Rovněž jsem poučen(a) o tom, že pokud budou nějaké údaje shledány nepravdivými, může dojít v libovolném okamžiku ke zrušení víza. Zavazuji se, že ohlásím pobyt v Bělorusku příslušným orgánům a opustím území Běloruska nejpozději poslední den platnosti uděleného víza.														
<b>42. Асабісты подпіс/Podpis</b>	<b>43. Дата падпісання/Datum</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; height: 20px;"></td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">den</td> <td style="text-align: center;">měsíc</td> <td style="text-align: center;">rok</td> </tr> </table>					den	měsíc	rok						
den	měsíc	rok												